

Карына КУШЧАНКА,

аспірант Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы

Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі


## РОЗНАЧЫТАННІ Ў ТВОРАХ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ЛІРЫКІ НА ПРЫКЛАДЗЕ КНІГІ “А ДНІ ІДУЦЬ...” ПЕТРУСЯ БРОЎКІ

УДК 821.161.3

У артыкуле разглядаюцца праўкі, зробленыя П. Броўкам для зборніка “А дні ідуць...”, які атрымаў Ленінскую прэмію ў галіне літаратуры. Аб'ект вывучэння – творы грамадзянскай лірыкі, што ўвайшлі ў зборнік. Прадмет даследавання – розначытанні, выяўленыя падчас тэксталагічнага аналізу твораў. Разгледжаны пошуку аўтара для перадачы сваёй задумы. Адзначана змена аўтарскай стратэгіі – разлічанасць на масавага чытача, сучасніка паэта. Выяўлена неабходнасць увядзення ў навуковы зварт рукапісаў і машынаграфікі паэта для далейших даследаванняў.

**Ключавыя слова:** грамадзянская лірыка, розначытанні, першадрукі, рэфлексія аўтара, аўтарская карціна свету, сацрэалізм, літаратурны працэс XX стагоддзя.

The article examines the edits made by P. Browka for the poetry book “And the days go by...”, which received the Lenin Prize in literature. The object of study is the works of civic lyrics included in the aforementioned collection of poetry by P. Browka. The subject of the study is the discrepancies revealed during the textual analysis of the works. The author's search for a way to convey his idea is considered. A change in the author's strategy is noted, it is designed for the mass reader, a contemporary of P. Browka. The necessity of introducing manuscripts and typescripts of the poet into scientific circulation for further research is revealed.



120

Пятрусь Броўка (25 чэрвеня 1905 г., вёска Пулкавічы Ушацкага раёна – 24 сакавіка 1980 г., Мінск) – адзін з самых вядомых беларускіх паэтаў XX ст., які ў паэтычным радку захаваў усе павевы сваёй эпохі. Даследчык літаратуры Міхась Ярош у манаграфіі “Пятрусь Броўка” зазначыў: “...у творчасці пісьменнікаў, адкрыта, непасрэдна звязаных са сваім часам, у прыватнасці Петруся Броўкі, выразна, выпукла адбіваецца не толькі ўпэўнены поступ новага з яго яркім каларытам, але часам і выпадковае, неістотнае наноснае” [17, с. 62–63].

Гэтага наноснага Пятрусь Усцінавіч стараўся пазбягаць. Ён вельмі патрабавальна ставіўся да сябе – ад пэўнага распарадку дня да крытычнага разбору асабістых твораў у сяброўскім коле. Як вынікае з запісных кніжак паэта і ўспамінаў блізкіх сяброў, П. Броўка адчуваў вялікую адказнасць

перед чытачамі. Так, Кандрат Крапіва, які разам з Пятром Глебкам удзельнічаў у такіх “разборах”, згадаў у кнізе “Успаміны пра Петруся Броўку”: “Над удасканаленнем сваёй творчасці Пятрусь Броўка працаваў усё сваё жыццё” [16, с. 9].

Па рознага роду эгадокументах літаратара (лістах, запісных кніжках, нататках на палях кніг) можна прасачыць уключанасць П. Броўкі ў сацыяльна-мастацкае жыццё свайго часу, рэалізацыю літаратурных задумак і планаў. Таксама пры стварэнні 9-томнага Збору твораў П. Броўкі на вукоўцы-тэкстолагі сутыкнуліся з праявамі розначытанні ў спадчыне паэта: “Аналіз правак, якія ўносіліся аўтарам пры перапрацоўцы твораў ад выдання да выдання, паказвае, што яны носяць галоўным чынам моўна-стылёвыя харктары. Пісьменнік шукаў разнастайныя, больш змястоўныя вобразна-выяўленчыя сродкі. Наглядаючы таксама выпадкі перастановак асабных месцаў у тэксле, нязначнага скарачэння паасобных скажаў” [5, с. 405].

Даследчыкі звярнулі ўвагу і на тыя творы, што ўвайшлі ў кнігу “А дні ідуць...”. Яны далі краткую харктарыстыку зменаў, у прыватнасці называюць. Кожны каментар змясціў і спасылку на першадрукі твораў.

Пра працу Петруся Усцінавіча над кнігай “А дні ідуць...” перакладчык, рускі паэт Якаў Хелемскі расказваў так: “...Рукапіс шліфаваўся не адзін дзень. Броўка доўга не мог прыдумаць назvu. Паўтараць загалоўкі беларускіх зборнікаў не хацеў. Перабраў мноства розных варыянтаў” [16, с. 102–103]. П. Броўка адabraў тэксты з трох кніг: “Пахне чабор” (1959), “Далёка ад дому” (1962) і “Высокія хвалі” (1962). Паэта ў іх шчыра цікавілі такія пытанні, як узаемаадносіны чалавека і прыроды, сэнс існавання. Пер-

шае выданне (1961) ішло ў адным перакладзе – Я. Хелемскага, і аўтар цалкам даверыў яму ўнясенне далейшых зменаў у склад і чарговасць.

Менавіта за зборнік лірыкі “А дні ідуць...” паэту была прысуджана Ленінская прэмія 1962 г. – адна з найвышэйшых узнагарод СССР за найбольш буйныя дасягненні ў галіне літаратуры, а таксама ў галінах навукі, тэхнікі, мастацтва і архітэктуры. Невыпадкова ў tym жа годзе 20 красавіка П. Броўку ўганаравалі званнем народнага паэта за “заслугі ў развіцці літаратуры і актыўную грамадска-палітычную дзеяніасць”.

Калі ж прасачыць працэс зменаў у друку твору грамадзянскай лірыкі, якія потым увайшли ў зборнік “А дні ідуць...”, то можна меркаваць, што праўкі ўносіліся не толькі з-за патрабаваніасці П. Броўку да сябе як да літаратара, але і спецыяльна для новага, “вызначальнага”, зборніка, які атрымаў узнагароду. Разгледзім падрабязней гэтыя праўкі.

У вершах цыкла “Са стакгольмскага сыштка” і творах, напісаных у ЗША, паэт выказвае клопат пра лёс не толькі сваёй краіны, але і цэлага свету. І хоць П. Броўка стаіць “на пазіцыі веры ў нярушнасць камуністычных ідэалаў” [15, с. 70], на думку Мікалая Мішчанчука, «лепшае якраз выяўляеца ў тых творах, дзе ідэя камуністычная, “камуністычная партыйнасць” саступаюць месца агульначалавечнасці, у якіх паэт проста трывожыцца за тое, каб усё было добра і супадна на зямлі» [15, с. 71]. У гэтых тэкстах паэт выступае ўпершую чаргу як лірык, а не як публіцыст.

Пятрусь Броўку быў членам савецкай дэлегацыі прыхільнікаў міру, якая ўдзельнічала ў працы Сусветнага кангрэса за раззбраенне і міжнароднае супрацоўніцтва ў Стакгольме (1958). Там ён напісаў цыкл вершаў “З кангрэса ў Стакгольме” (Беларусь, 1958, № 11). Пасля творы ўвайшли ў зборнік “Пахне чабор”. Назва “Са стакгольмскага сыштка” ўпершыню з’явілася ў зборніку “А дні ідуць...”.

Для новага зборніка аўтар змяніў назвы вершаў: “Апошніе пасланне Фрэдэрыка Жаліо-Кюры” раней выходзіла як “Пасланне Фрэдэрыка Жоліо-Кюры”, “Размова з небам” – як “Воблакі”. Сярод правак сустракаюцца пераважна сінтаксічныя: выдзяленне ў двукоссе (верш “Мы з Хірасімы”: «Надпіс кароткі / “Мы з Хірасімы!”» – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 64]; “Надпіс кароткі / – Мы з Хірасімы!” – зб. “Пахне чабор” [11, с. 94]); замена на клічнік (верш “Паходня міру”: “Колькі вас, колькі вас там было, змагары!” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 69]; “Колькі вас, колькі вас там было, змагары” – зб. “Пахне чабор” [11, с. 98]). Гэтыя змены маюць пад сабой намер аўтара надаць палымянасць, гучнасць творам.

Падчас паездкі на Генеральную Асамблею ААН у Нью-Ёрк П. Броўка напісаў вершы, што

натхнілі яго на кнігу “Далёка ад дому” (1960). Тут ёсць і замалёўкі з амерыканскага жыцця (“Караблі на Гудзоне”), і прысвячэнні Уладзіміру Маякоўскаму (“Каля Бруклінскага моста”), які таксама быў у Нью-Ёрку і творчасцю якога П. Броўка захапляўся ў маладосці, і смутак па родным краі (“Калі на ўсход я ранкам гляну...”).

Упершыню нізка была апублікавана ў часопісе “Полымя” (1960, № 2). Эвалюцыя поглядаў паэта добра відаць па яго вершах “Караблі на Гудзоне” (тэкст дапрацоўваўся на працягу многіх гадоў) і “Маякоўскі каля Бруклінскага моста” (першая назва “Каля Бруклінскага моста”, новая – у зб. “А дні ідуць...”).

У вершы “Караблі на Гудзоне” значныя праўкі зазнала апошняя страфа: “...Сягоння ў нарадаў ёсць сіла такая, / Якая свет цэлы ад смерці заслоніць...” – “Полымя” [8, с. 21]; “...На небе высокім ёсць птушка такая, / Яна можа хутка давесці да скону” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 93]. Сэнс, укладзены паэтам, быў такі – караблі могуць выкарыстоўвацца з рознымі намерамі, але ў выпадку нападзення іх усё роўна чакае пагібел. Рыторыка, якая сыходзіць у негатыўнае ўспрыманне (ад акцэнту на абарону ад іх нападу да акцэнту на перавагу “птушкі”), наводзіць на думку пра засваенне СССР касмічнай прасторы і, разам з тым, адлюстроўвае расстаноўку сіл – больш выгаднную пазіцыю для краіны.

Верш “Калі на ўсход я ранкам гляну” таксама паказвае цікавую праўку: “Жыві, Амерыка! Нямала / Яничэ табе зрабіць самай” – “Полымя” [6, с. 3–4]; “Але, Амерыка, нямала / Што след зрабіць яничэ самай” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 91].

Твор “Маякоўскі каля Бруклінскага моста”: “І сапраўды вялікі” – “Полымя” [7, с. 8–9]; “І сапраўды – вялікі” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 95]; “Хачу яго я запытаць, / З дарогі ён з якое” – “Полымя” [7, с. 8–9]; “Хачу яго я запытаць: / З дарогі ён з якое?” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 95]; “Я веру – ён напэўне б быў / У нас на Асамблей” – “Полымя” [7, с. 8–9]; “Я веру, ён, напэўна б, быў / У нас на асамблей” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 96]. Тут былі выпраўлены знакі пунктуацыі, у некаторых месцах яны ўзмацняюць голас аўтара, у некаторых надаюць развагі. Змена літары ў слове *асамблей*, хутчэй за ўсё, звязана з тым, што, пакуль не прайшоў час, падзеі міжнароднага ўзроўню былі больш важкія ў памяці і паэт хацеў замацаваць, падкрэсліць іх значнасць.

Верш “На чужыне” заканчваецца ў коласаўскім стылі: “Мой родны край, мая радзіма, – / Я так сумую па табе!” – “Полымя” [10, с. 4–6]; “Мой родны край, мая Радзіма, / Я так сумую па табе!” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 100]. Вялікая літара ў слове *Радзіма* больш уласціва грамадзянскаму палымянаму закліку. Такая ж змена сустра-

каецца ў вершах “Таварышам, што засталіся за акіянам”, “Латышскія стралкі” (ЛіМ, 1960, 2 вер.): “Мяне павязе на радзіму, / Дзе нашае сэ́рца з маленства жы́ве” – “Полымя” [14, с. 28–29]; “Мяне павязе на Радзіму, / Дзе нашае сэ́рца з маленства жы́ве” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 118]; “Калі савецкая дзяржава / Ў баях уставала на вякі” – “ЛіМ” [9]; “Калі Савецкая дзяржава / Ў баях уставала на вякі” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 138].

“Дэкрэт Леніна” (Звязда, 1957, 26 кастр.) да-працоўваўся перад публікацыяй у зборніку “Пахне чабор”. У выніку было знята восем радкоў, дзе давалася знешняя харктыстыка матросу, які знаёміў сялян з дэкрэтам аб зямлі: “Магутным басам так загушикаў, / Што задрыжэла ўсё, што збліз, / Хоць кулямётныя істужкі / Яго абводзілі наўкрыж” [4]. Праўка слушная, бо харктыстыка не адпавядае фізічнаму і ўнутранаму стану героя. Далей чытаем: “У гурт узбуджаны, вясёлы / Кідаў ён слова нараспей, / Але ѹ яго нястрымны голас / Было зрываяўся і дрыжэў. / I хоць чытаў матрос не вельмі: / Збіваўся, бlyтаўся не раз...” – зб. “А дні ідуць...” [1, с. 21–22].

Змены адбыліся з назвай верша “Родныя слова” (Беларусь, 1959, № 5) [12]. Адзін з машина-пісаў пазначаны “Словы-струны”, у другім па-праўлена спачатку на “Словы, як музыка”, потым закрэслена, а зверху напісана “Родныя слова”.

Таксама варта адзначыць праўку ў вершы “Сто год” (Звязда, 1957, 29 студз.). Значная да-працоўка вялася да выдання яго ў зборніку “Пахне чабор”. Былі заменены асобныя слова, якія выбіваліся з агульнага стылёва-інтанацый-нага ладу, удакладняліся формы спалучэння ў слоў у радку, сказах: “Ды помнім, як голасна / Трубы запелі” – “Звязда” [13]; “Ды помню, як голасна / Трубы запелі” – “А дні ідуць...” [1, с. 25]; “Як выйшли і ў заўтрае / Клалі мы рэйкі, / Сваю, камсамольскую, / Помнім ячэйку” – “Звязда” [13]; “Як выйшли мы разам / Па сонечных рэйках, / Сваю камсамольскую / Помнім ячэйку” – “А дні ідуць...” [1, с. 25]. У гэтых радках відаць адгалос-кі ранніх твораў П. Броўкі, дзе ён спрабаваў па-даць калектывуна героя замест асобнага. У той час паэзія П. Броўкі была выключна грамадзян-скай. У 1960-я гг. паэт прызнаваўся, што кры-тычна ставіцца да “вучнёўскіх” вопытаў, і мно-гія раннія творы пазней ці не ўваходзілі ў зборы твораў, ці падаваліся ўрыўкамі, ці друкаваліся ў значна перапрацаваным выглядзе.

Такім чынам, мы бачым, што праўкі, якія ўносяліся аўтарам для друкаваных выданняў на працягу некалькіх гадоў, былі звязаны з паляп-шэннем рытмічнай арганізацыі твора і ў асноў-ным насілі моўна-стылёвы харкты – з мэтай надаць палымянасць, гучнасць, пафас, уласці-ві тыповым творам сацрэалізму – і, наадварот,

прыдаць развагі, сцішанасці тону, што больш адпавядала ўласнаму стылю паэта.

Працэс рэфлексіі аўтара – важны складнік аў-тарскай карціны свету. Аналіз вершаў Петруса Броўкі з кнігі “А дні ідуць...” паказвае, што ў па-чатку 1960-х гг. паэт актыўна шукаў новыя спо-сабы перадачы думкі. Змены ў тэксле сталі вы-нікам змены аўтарскай стратэгіі – зборнік “А дні ідуць...” быў адзначаны Ленінскай прэміяй у галі-не літаратуры. Разгляд працэсу рэфлексіі аўта-ра праз выяўленыя розначытанні ў творах гра-мадзянскай лірыкі, даследаванне ўзаемаўплыву паэтычнай творчасці аўтара і ягонай публіцы-стичнай дзейнасці – важныя складнікі для пера-асэнсавання беларускага літаратурнага працэсу XX ст. Назіранне за розначытанні ў тэкстах прыводзіць да неабходнасці ўвядзення ў науко-вы зварот рукапісаў і машина-пісаў Петруса Усці-навіча, што захоўваюцца ў фондах Літаратурнага музея Петруса Броўкі і ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва.

### Спіс літаратуры

1. Броўка, П. У. А дні ідуць... : вершы і паэмы / П. У. Броўка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, 1962. – 191 с.
  2. Броўка, П. У. Высокія хвалі : вершы / П. У. Броўка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, 1962. – 122 с.
  3. Броўка, П. У. Далёка ад дому : вершы / П. У. Броўка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, 1960. – 77 с.
  4. Броўка, П. У. Дэкрэт Леніна / П. У. Броўка // Звязда. – 1957. – 26 кастр.
  5. Броўка, П. У. Збор твораў : у 9 т. / П. У. Броўка ; [Акад. навук БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы ; рэдкал.: Р. І. Барадулін і інш.]. – Мінск : Mast. літ., 1990. – Т. 7. – С. 405.
  6. Броўка, П. У. Калі на ўсход я ранкам гляну / П. У. Броўка // Полымя. – 1960. – № 2. – С. 3–4.
  7. Броўка, П. У. Каляя Бруклінскага моста / П. У. Броўка // Полымя. – 1960. – № 2. – С. 8–9.
  8. Броўка, П. У. Караблі на Гудзоне / П. У. Броўка // Полымя. – 1960. – № 2. – С. 21.
  9. Броўка, П. У. Латышскія стралкі / П. У. Броўка // Літаратура і мастацтва. – 1960. – 2 вер.
  10. Броўка, П. У. На чужынне / П. У. Броўка // Полымя. – 1960. – № 2. – С. 4–6.
  11. Броўка, П. У. Пахне чабор : вершы / П. У. Броўка. – Мінск : Дзяржвыд БССР, 1959. – 124 с.
  12. Броўка, П. У. Родныя слова / П. У. Броўка // Бела-русь. – 1959. – № 5. – С. 5.
  13. Броўка, П. У. Сто год / П. У. Броўка // Звязда. – 1957. – 29 студз.
  14. Броўка, П. У. Таварышам, што засталіся за акіянам / П. У. Броўка // Полымя. – 1960. – № 2. – С. 28–29.
  15. Мішчанчук, М. І. Агульная эвалюцыя творчасці Петруса Броўкі: жанрава-стылевы аспект / М. І. Мішчанчук // Пятрусь Броўка і яго час : матэрыялы Рэсп. навук канф. (Мінск, 24 чэрв. 2005 г.) / Нац. акад. навук Беларусь Ін-т літ. імя Я. Купалы ; адказ. рэд. С. С. Лайшук. – Мінск 2005. – С. 70.
  16. Успаміны пра Петруся Броўку / склад. Р. В. Шкраба. – Мінск : Mast. літ., 1986. – 415 с.
  17. Ярош, М. Пятрусь Броўка : нарыс жыцця і творчасці / М. Ярош. – Мінск : Нар. асвета, 1981. – 120 с.
- Артыкул паступіў у рэдакцыю 6 сакавіка 2024 г.